



РЭДКАЯ ПРАФЕСІЯ:
ТРАБЛШУТАР
СТЫЛЮ

12

НОВЫ ВОБЛІК
ГРОДЗЕНСКАГА
ЗАМКА

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

3

ЛІСТАПАДА 2018 г.

СУБОТА

№ 213 (28829)

Каралі гульні



Фота БелТА.

У Брэсце ўчора адкрыўся II Міжнародны шахматны фестываль «Чорная пешка», які сабраў больш за тысячу ўдзельнікаў з 15 краін. Узрост удзельнікаў — ад чатырох гадоў да «70+». Сярод іх і юны шахматыст з Брэста Максім ЦЮГА.



КОРАТКА

• Узоры месяцовых парод, сабраныя беспілотнай місіяй СССР у 1970 годзе, будуць выстаўлены на таргі аўкцыённага дома Sotheby's.

• У Беларусі з'явілася магчымасць праверыць анлайн наяўнасць дзейнага дагавора аўтастрахоўкі.



• Ключы ад кватэр у новым доме ў Старых Дарогах атрымалі 27 шматдзетных сем'яў, а таксама іншыя грамадзяне, якія мелі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.

• Народны артыст Беларусі і СССР Ігар Лучанок быў шпіталізаваны ўчора ў мінскую гарадскую бальніцу хуткай дапамогі.

• У Рэчыцы мужчына хаваў за патайнымі дзвярыма больш за 1,6 тысячы літраў кантрафактнай алкагольнай прадукцыі.

Мазгавы штурм

МЫСЛІЦЬ НЕСТАНДАРТНА, КРЫТЫЧНА І КРЭАТЫЎНА,

або Чаму кожнае меркаванне
мае права на існаванне?

Спецыялісты вылучаюць чатыры кампетэнцыі, найбольш запатрабаваныя ў сучасным свеце: камунікацыя, кааперацыя, крытычнае мысленне і крэатыўнасць. Менавіта навікам XXI стагоддзя была прысвечана Edcamp Belarus — 2018 — другая педагогічная неканферэнцыя, дзе кожны можа прапанаваць сваю педагогічную ідэю, агучыць праблему, правесці майстар-клас ці проста «прагаласаваць нагамі» за тое, што хоча пачуць. Мерапрыемства падпарадкоўваецца закону «аб дзвюх нагах»: яго ўдзельнікі далучаюцца да той дыскусіі, якая цікавая менавіта ім. Шчыра кажучы, бывае вельмі праблематычна вызначыцца з тым, каго ты хочаш пачуць, асабліва калі абмеркаванне праходзіць адначасова на некалькіх пляцоўках.

СТАР. 4

УЛАДЫКА І ПЯСНЯР

Землякі

«Хочаце мудрасці? Чытайце «Новую зямлю», — раіць архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Сцяфан. Яго называюць «місіянерам роднай мовы» і ведаюць як выдатнага знаўцу творчасці Якуба Коласа.

Карэспандэнты «Звязды» адправіліся разам з уладыкам на яго малую радзіму, у вёску Карзуны (Чэрвеньскі раён). Гутарка, вядома, пайшла пра спадчыну беларусаў, якую немагчыма ўявіць без веры ў Бога і літаратуры.

«МНЕ ЗАСТАЛАСЯ СПАДЧЫНА...»

Усяго 20 кіламетраў на ўсход ад мітуслівага шумнага Мінска — і трапляеш у іншы свет: вуліцы без асфальту, на драўляным плоце ляніва пазяхае шэры кот, а на лаўках сядзяць бабулі ў хустках.

— Вось яны, мае дарагія Карзуны. Складана паверыць, што раней навокал балоты былі, туманамі прыкрытыя. Добра помню, як жанчыны па журавіны хадзілі... Але правялі меліярацыю. Бачыце, якія роўныя палі цяпер. У добрае надвор'е адсюль нават Нацыянальны аэрапорт відаць, да яго кіламетраў 25, — з ледзь заўважнай ноткай суму кажа ўладыка Сцяфан, акідаючы позіркам невялікую вёску.

СТАР. 5



Фота Ганны Занікавіч.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

Пачалася падпіска на «Звязду»
на I квартал і I паўгоддзе 2019 года.

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!